

### Kruczkowski T. Polacy na Białorusi na tle historii i współczesności. Слонім, 2003. – 272 s.

Кніга ўяўляе сабой зборнік аўтарскіх артыкулаў і выступаў, прысвеченых гісторыі і сучаснасці палякаў Беларусі. Некаторыя з іх друкаваліся раней. Сабраныя ў адным выданні, яны ўяўляюць сабой спробу ўсебаковага асвятлення гісторыі і сучаснасці польскай супольнасці Беларусі. Аўтар Тадэвуш Кручкоўскі спалучае выкладчыцкую працу на гістарычным факультэце Гарадзенскага дзяржаўнага ўніверсітэту імя Я.Купалы з краініцтвам (з 2000 г.) Саюзам палякаў Беларусі.

Найбольшую цікавасць сярод змешчаных у зборніку матэрыялаў выклікаюць нарысы гісторыі польскай супольнасці (“Polacy na Białorusi” і “Z historii etnicznej Polaków na Białorusi”), а таксама гістарыяграфічны аналіз аднострывання гісторыі Беларусі і беларуска-польскіх адносін у расейскай гістарыяграфіі другой паловы 19 – пачатку 20 ст. (“Dzieje Białorusi oraz stosunki polsko-białoruskie w świetle historiografii rosyjskiej drugiej połowy XIX i początku XX wieku”). У апошнім тэксле заўважальная спроба даць ацэнку сучаснай беларускай гістарычнай паланістыцы.

Цэнтральнае месца ў матэрыялах зборніка займае гісторыя польскай супольнасці Беларусі праблема ўзаемадачынення паміж беларусамі і палякамі на тэрыторыі сучаснай Рэспублікі Беларусь. Першы з азначаных аспектаў уключае між іншым пытанне пра радавод мясцовай польскай грамадскасці, ацэнку колькасці палякаў Беларусі, харектарыстыку працэсаў паланізацыі (альбо самапаланізацыі) і г.зв. “располячэнія” Беларусі, што было сутнасцю палітыкі расейскіх уладаў на беларускіх землях другой палове 19 – пачатку 20 ст., і апісанне нацыянальна-канфесійнай сітуацыі, якая ў вялікай ступені зведзена аўтарам да разважанняў вакол паняцця “беларус-каталік”.

Адразу заўважым, што аўтар, як і большасць польскіх і беларускіх даследчыкаў, лічыць палякаў Беларусі карэнным, аўтахтонным насельніцтвам. Пры гэтым іх з’яўленне на беларускай зямлі ён тлумачыць галоўным чынам перасяленнемі. Прычым першае з’яўленне палякаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі ён адносіць да 5 – 6 ст., калі на землях, населеных балтамі і фіна-уграмі, упершыню з’явіліся ўсходнія і заходнія славяне. Апошняя ішлі пераважна з Мазоўшы (с. 88). Такім чынам, робіць выснову Т.Кручкоўскі, “палякі ад пачатку гісторыі былі карэнным насельніцтвам гэтых земляў” (с. 88)<sup>1</sup>. У далейшым, на яго думку, таксама адбываўся масавы перасяленні сялянства з Мазоўшы (у т.л. прымусовыя) на ўсход. У выніку на момант падпісання Крэўскай уніі (1385) на сучаснай тэрыторыі Беларусі працьвівала да 100 тыс. “польскага насельніцтва” (с. 90). Адначасова адбыва-

<sup>1</sup> Узнікае пытанне, на сколькі карэктным з навуковага пункту гледжання з’яўлецца атаясамліванне славянаў 5-6 ст. з палякамі. Зрэшты, на с. 156 сцвярджваецца, што першыя буйныя групы заходніх славянаў з’яўляюцца на беларускіх землях толькі ў 8 ст. Праўда, далей на гэтай жа старонцы аўтар паведаміў пра магілы мазаўшан з 5(?) - 12 ст. у наваколлі Ляхавіч і Ваўкавыска.

лася перасяленне шляхты. Крэўская унія прывяла, як сцвярджаецца, да сур'ёзных этнічных пераменаў, звязаных з наплывам у ВКЛ польскіх купцоў, рамеснікаў і шляхты. Перасяленні працягваліся таксама ў 15 – 16 ст. (с. 161). У выніку гэтых працэсаў “Літоўская Русь (Западная Беларусь)” была паўторна каланізаваная палякамі і літоўцамі (с. 162). У гэтым месцы аўтар ізноў падкрэслівае, што палякі з’яўляюцца карэнным насельніцтвам Беларусі. Пры гэтым ён фактычна пакідае адкрытай праблему заснавання аднаго з галоўных гарадоў рэгіёна – сучаснай Гародні. Летапісны Городен, на думку аўтара, месціўся на Палессі, на тэрыторыі Тураўскага княства (с.157).

Адразу можна заўважыць, што праблему радаводу палякаў Беларусі аўтар вырашае практычна не ўлічваючы велізарнай гісторыяграфіі пытання. Між тым аналіз польскай, беларускай і літоўскай гісторычнай літаратуры дазваляе сцвярджаць, што на думку большасці даследчыкаў трох краін, галоўным фактам фармавання польскай супольнасці з’яўляліся працэсы паланізацыі і самапаланізацыі карэннага насельніцтва<sup>2</sup>. Прыкладам могуць служыць працы вядомага польскага гісторыка Юліуша Бардаха. Ва ўмацаваніі польскіх пазыцый на тэрыторыі “гісторычнай Літвы” галоўную ролю, на яго думку, адыграла пашырэнне польскай мовы і культуры сярод вышэйшых колаў грамадства Вялікага Княства Літоўскага. Ю.Бардах адзначыў супольнасць паходжання “літоўскіх палякаў” з этнічнымі беларусамі і літоўцамі, культурныя ўзаемаўплывы. На яго думку, у выніку паланізацыі сфармаваўся адметны тып паляка ў Літве і Беларусі, які пісваіх этнакультурных характеристыках быў бліжэйшы да літоўца і беларуса, чым да паляка з этнічнай Польшчы<sup>3</sup>. Варта таксама праціватаць вядомага польскага географа і гісторыка Пятра Эбэрхардта: “Апалячэнне беларускай шляхты насіла ўндагенічныя харектар, у большай ступені культурны, чым дэмографічны”<sup>4</sup>.

Даследчыкі прыйшлі да высьновы, што перасяленні насельніцтва з тэрыторыі сучаснай Польшчы ў Беларусь насілі эпізадычны харектар і ніколі не былі масавымі. Невыпадкова сцвярджэнні Т.Кручкоўскага пра значную колькасць перасяленцаў не падмацаваныя спасылкамі ні на дакументы, ні на гісторычную літаратуру. Прызнанне беларускімі даследчыкамі таго факту, што польская грамадс-

<sup>2</sup> Гл., напр., Jurkiewicz J. Osadnictwo Polskie w Wielkim Księstwie Litewskim w świetle badań historycznych // Acta Baltico-Slavica. 1994. T. 22; Römer M. Litwa. Studium odrodzenia narodu litewskiego. Lwów, 1908; Romer M. Dwie teorie o Polakach litewskich // Zeszyty historyczne. Z.106. Parłyż, 1993; Карапчанка І. Палякі // Этнографія Беларусі. Мінск, 1989; Werencz W. Historyczne i kulturalne podstawy świadomości narodowej Polaków w Związku Radzieckim. (na przykładzie Białorusi) // Polacy w kościele katolickim w ZSRR. Pod red. ks. E. Walewandra. Lublin, 1991; Bardach J. O dawniej i niedawniej Litwie. Poznań, 1988; Смалянчук А. Паміжкраёвасцю і нацыянальной ідзяй. Польскі рух на беларускіх і літоўскіх землях. 1864 - люты 1917 г. Гродна, 2001; Miknys R. Problem kształtowania się nowoczesnego narodu Polaków litewskich w pierwszej połowie XX w. // Biuletyn historii pogranicza. 2000. Nr 1.

<sup>3</sup> Bardach J. O dawniej i niedawniej Litwie. S. 197-198.

<sup>4</sup> Eberhardt P. Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie. Warszawa, 1998. S 47.

касць сучаснай Беларусі з'яўляецца карэнным насельніцтвам, галоўным чынам грунтуеца на перакананні ў рашаючай ролі яе фармаванні працэсаў асіміляцыі.

Што датычыць месца знаходжання летапіснага Горадзена, то ў святле наукоўской літаратуры 20 ст. (у т.л. прац заснавальніка Гарадзенскага гісторыка-археалагічнага музея польскага археолага і гісторыка Юзафа Ядкоўскага) сцвярджэнне пра палескую лакалізацыю сучаснай Гародні выглядае як недарэчнасць, недапушчальная нават у папулярнай літаратуры.

Зрэдку аўтар усё ж такі згадвае пра працэсы асіміляцыі. На прыклад, ён заўважыў, што ў 16 ст. паланізавалася вярхушка шляхты літоўскага паходжання і “праваслаўнае баярства”. Аднак, на яго думку, гэта была невялікая група насельніцтва (с. 100). Таксама пра паланізацыю аўтар гаворыць у сувязі з аналізам яе трактоўкі ў беларускай пістарыяграфіі. Цалкам слушна аўтар сцвярджае перавагу не наукоўага, а прапагандыстычнага падыходу да гэтай праблемы ў працах большасці беларускіх гісторыкаў. Сапраўды многія беларускія даследчыкі, асабліва перыяду БССР і першых гадоў існавання Рэспублікі Беларусь, ужывалі тэрмін “паланізацыя” як пэўнае пропагандыстычнае кліш, не спрабуючы зразумець працэсы асіміляцыі ў канкрэтных гістарычных умовах. Адбывалася мадэрнізацыя гісторыі, і падзеі 16 – 19 ст. разглядаліся так, быццам яны адбываліся ў 20 ст. – стагоддзі нацыянальнасцяй і нацыянальных дзяржаваў. Аднак хацелася б звярнуць увагу на іншую тэндэнцыю ў беларускай пістарыяграфіі, якая пазначылася ўжо напачатку 20 ст. Напрыклад, Вацлаў Ластоўскі ў *Кароткай гісторыі Беларусі* (1910), цытуючы вядому *Прамову Івана Мялецкі* разумей паланізацыю як самапаланізацыю. Аўтар гэтых радкоў у даследаванні польскага руху на беларускіх і літоўскіх землях у апошнія пяцідзесяцігоддзе гісторыі Расейскай імперыі таксама прыйшоў да высновы, што немагчыма зразумець працэс асіміляцыі, карыстаючыся толькі паняццем “паланізацыя”. Даследаванне нацыянальна-культурнага і палітычнага становішча польскай грамадскасці Беларусі і Літвы напрыканцы 19 – пачатку 20 ст., а таксама імкненне разглядаць беларусаў у якасці галоўнага суб’екта ўласнай гісторыі спрыялі ўядзенню ва ўжытак беларускай пістарыяграфіі паняцця “самапаланізацыя”<sup>5</sup>. Шкада, што гэтыя перамены ў беларускай пістарыяграфіі засталіся па-за ўвагай аўтара зборніка.

Справядліва крытыкуючы часта неабрунтаванае ўжыванне паняцця “паланізацыя” ў беларускай пістарыяграфіі, Т.Кручкоўскі ў той жа час сцвярджае, што “традыцыйнай нацыянальнай асіміляцыі – гэта знаходка маскоўскіх кіраўнікоў”, што “толькі Москва, а не Польшча распрацоўвала і ажыццяўляла планы этнічных і канфесійных пераменаў” (с. 99). Аднак у гістарычнай памяці беларускай грамадскасці надоўга застанецца ўспамін пра зняважліве і часцяком варожае стаўленне польскіх чыноўнікаў да беларускай нацыянальнай меншасці ў міжваеннай Польшчы 20 ст.

Што датычыць праблемы “располячэння” (або, як піша Т.Кручкоўскі, “рэпалацізацыі”), то цалкам слушна аўтар згадвае пра расейскую палітыку ў 19 ст. на

<sup>5</sup> Смалянчук А. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. С. 28 ды інш.

беларускіх землях. Галоўнымі аб'ектамі “располячения” стала шляхта, землеўладальнікі і каталіцкі касцёл. Часткай гэтай палітыкі была спроба ўвядзення ў дадатковае набажэнства ў касцёле расейскай мовы, звязаная з асобай ксяндза Фердынанда Сенчыкоўскага, які праяўляў найбольшую актыўнасць у ажыццяўленні гэтай рэформы ў Беларусі. Дарэчы, гэтая акцыя расейскіх уладаў атрымала асвятыленне ў беларускай гісторыяграфіі<sup>6</sup>.

Т.Кручкоўскі сцвярджае, што няўдача Ф.Сенчыкоўскага прывяла да імкнення расейскіх уладаў увесці беларускую мову ў каталіцкае набажэнства. Менавіта ў гэты час, на яго думку, па ініцыятыве імперскіх чыноўнікаў нараджасцца паняцце “беларус=каталік”. У гэтым месцы варта спыніцца, бо харктэрнай асаблівасцю тэксцяў зборніка з’яўляецца шматразовая паўтарэнне са старэлых стэрэатыпаў – “паляк=каталік” і “беларус=праваслаўны”. На думку аўтара, паняцце “беларус=каталік” было прыдумана расейскімі ўладамі дзеля паступовай русіфікацыі палякаў. Пазней яно выкарыстоўвалася савецкімі ўладамі, а на пачатку 90-х гг. 20 ст. ужо ўладамі незалежнай Беларусі і дзеячамі БНФ (с. 209), якія быццам бы спрабавалі працягваць расейскую і савецкую палітыку “располячения”.

Разважаючы над гэтым тэзісам, можна было б шмат напісаць пра дзеячоў беларускага нацыянальна-культурнага Адраджэння пачатку 20 ст., у прыватнасці, пра палітычную і літаратурную працу таўсugа “прыдуманага” расейскім царызмам “беларуса=каталіка” як Янка Купала. Можна было б падрабязна спыніцца на дзеянасці адной з буйнейшых беларускіх палітычных партый міжваеннага перыяду Беларускай хрысціянскай дэмакратыі, створанай беларускім каталіцкім духавенствам. Можна было б распавесці пра імкненне віленскага біскупа (1904-1917), а пазней магілёўскага арцыбіскупа (1917-1918) Эдварда Ропы выкарыстоўваць беларускую мову ў каталіцкім набажэнстве не дзеля “русіфікацыі” палякаў=каталикоў, а дзеля лепшага разумення беларускім каталіцкім насельніцтвам асноў веры<sup>7</sup>. Можна было б згадаць пра падтрымку выдання беларускамоўнай каталіцкай літаратуры адміністраторам Магілёўскай дыяцэзіі (1905-1908) Станіславам Данісевічам, якога таксама не прыходзіцца падзраваць у імкненні “располячыць” польскіх каталікоў. Але ж гэтыя факты шырока вядомыя. Цяжка паверыць, што прафесійныя гісторыкі, які жыве і працуе ў Беларусі, іх не ведае<sup>8</sup>.

Трэба прызнаць, што заявы прадстаўнікоў расейскіх уладаў (у прыватнасці, Пятра Сталыпіна) пра ўвядзенне беларускай мовы ў дадатковае каталіцкае наба-

<sup>6</sup> Гл., напр., Григор'ева В. Из истории располячения костёла в белорусских губ. (Взгляд на проблему через деятельность каноника Ф.Сенчиковского) // Наш радавод. Кн. 4 (частка 3). Гродна, 1992; Смоленчук А. Попытки введения русского языка в католическое богослужение в Минской и Виленской диоцезиях. 60-70-е гг. XIX ст. // Lietuviai katalikų mokslo akademijos metraštis. Т. 20. Vilnius, 2002.

<sup>7</sup> Smalianczuk A. Stosunek Biskupa Wileńskiego Edwarda Roppa do ruchów narodowościowych na Litwie i Rusi na początku XX w. // Magazyn Polski.Nr 1(15). Grodno, 1999.

<sup>8</sup> Усё ж такі хочацца параіць для чытання хаця б артыкул Анатоля Грыцкевіча Удзел у Адраджэнні // Наша вера. 1998. № 2 (5).

жэнства сапраўды мелімесца, але нават павярхойнае знаёмства з гэтай праблемай дазваляе сцвярджаць, што на самой справе размова ішла пра ўвядзенне расейскай мовы. Термін “беларуская” ў гэтым выпадку выкарыстоўся толькі дзеля прыкрыцца сапраўдных намераў. Па іншаму і быць не магло, бо расейскія ўлады ніколі не прызнавалі існаванне самастойнай беларускай мовы і прыкладалі вялізныя намаганні дзеля ліквідацыі ўсіх нацыянальна-культурных адметнасцяў беларусаў. Апроч таго, яны баяліся, каб каталіцкі касцёл не стаў цалкам зразумелым для беларусаў, бо ў гэтым выпадку маглі пахіснуцца пазіцыі праваслаўнай царквы.

Больш того, даследаванне нацыянальна-канфесійнай сітуацыі ў Беларусі апошній трэці 19 – пачатку 20 ст. дазваляе заўважыць, што расейскія ўлады самі спрыялі паланізацыі (самапаланізацыі) беларускага насельніцтва, распаўсюджваючы стэрэатып “каталік=паляк”. Яны не здолелі знайсці іншы крытэрый для вызначэння польскага насельніцтва, на якое распаўсюджваліся антыпольскія абмежаванні. У пэўны момант (апошняя трэць 19 ст.) інтарэсы нацыянальна арыентаванай часткі польскага каталіцкага духавенства і расейскага чыноўніцтва пачалі супадаць. Беларускую нацыю разбіралі па канфесійнай прыкмете на праваслаўных=расейцаў і каталікоў=палякаў.

У сучаснай польскай навуцы назіраецца тэндэнцыя адмовы ад гэтага стэрэатыпу. У прыватнасці, вядомы дэмограф, географ і гісторык П.Эбэрхардт, які вельмі часта цытуецца ў зборніку, адмовіўся ад падобнага атаясамлівання і прызнаў факт існавання беларусаў-каталікоў на рубяжы 19 – 20 ст. у цэнтральнай і ўсходняй Беларусі<sup>9</sup>. Толькі на беларуска-польскім этнічным паўзмежжы, на яго думку, прыналежнасць да каталіцкага касцёлу напачатку 20 ст. трэба лічыць крытэрыем нацыянальнай прыналежнасці. Дарэчы, раней пра існаванне беларусаў-каталікоў пісалі такія грунтуюныя знаўцы Беларуска-Літоўскага краю, як Міхал Ромэр<sup>10</sup> і Леон Васілеўскі<sup>11</sup>. Існаванне беларусаў-каталікоў прызнае таксама Юліуш Бардах<sup>12</sup>. Пазіцыя Т.Кручкоўскага, які паўтарае стэрэатып 19 ст., можа быць ахарактарызаваная як палітычны анахранізм, які не мае нічога агульнага з навуковым падыходам да праблемы.

Атаясамліванне польскай нацыянальнасці і каталіцкай веры з’яўляецца падмуркам аўтарскіх падлікаў колъкасці палякаў у сучаснай Беларусі. Праўда, і ў гэтым выпадку аўтар у розных тэкстах называе розныя лічбы. Напрыклад, на с. 151 сцвярджае, што ў Беларусі пражывае ад 1,5 да 2 млн. палякаў (у т.л. 700-800 тыс. на Гарадзеншчыне), на с. 226 – ад 1 да 1,5 млн., на с. 252 – ізноў ад 1,5 да 2 млн. Т.Кручкоўскі цалкам ігнаруе вынікі перапісу 1999 г. (396 тыс. палякаў, што склада калі 4% насельніцтва<sup>13</sup>), сцвярджаючы іх фальсифікованасць. Пры гэтым

<sup>9</sup> Эбэрхардт П. Дэмографічнае сітуацыя на Беларусі: 1897-1989. Мінск, 1997.

<sup>10</sup> Römer M. Litwa. Studium odrodzenia narodu litewskiego. S. 9.

<sup>11</sup> Wasilewski L. Litwa i jej ludy. Warszawa, 1907. S. 5.

<sup>12</sup> Bardach J. Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej. Próba analizy sistemowej // Belarus, Lithuania, Poland, Україна. The foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe. Lublin-Rome, 1999. S. 377.

<sup>13</sup> Численность и основные социально-демографические характеристики населения Республики Беларусь по данным переписи 1999 г. Минск, 1999. С. 20.

звяртаеца ўвага, на тое, што за перыяд з 1989 па 1999 г. на фоне агульнага змяншэння насельніцтва колькасць беларусаў у краіне вырасла не толькі ў працэнтных, але і ў абсалютных паказчыках, у т.л. і ў тых сельскіх мясцовасцях Гарадзеншчыны (Астравецкі і Ашмянскі раёны), дзе зменышылася колькасць палякаў. Аднак варта заўважыць, што прырост колькасці беларусаў у вялікай ступені тлумачыцца іхвяртаннем на Радзіму пасля распаду СССР. Да таго ж сучасная Рэспубліка Беларусь не з'яўляеца нацыянальна арыентаванай дзяржавай, падобнай, напрыклад, на міжваеннную Польшчу, а яе палітычнае кіраўніцтва, па меншай меры з 1994 г., ніколі не праводзіла палітыкі дзяржаўнай падтрымкі беларушчыны. Што датычыць зафіксаваных нацыянальных пераменаў у некаторых сельскіх раёнах Гарадзенскай вобл., то ў гэтым выпадку на свядомасць людзей мог паўплываць сам факт абвяшчэння незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Вядома, што нацыянальная свядомасць жыхароў паўзмежжа (у т.л. польска-беларускага) падвержана пераменам у залежнасці, напрыклад, ад палітычнай сітуацыі.

Вынікі перапісу 1999 г. абвяргаюць сцвярджэнне аўтара пра амаль поўнае зникненне беларускай мовы з ужытку насельніцтва. У зборніку сцвярджжаеца, што напрыканцы савецкага перыяду 80-90% беларусаў цалкам перайшлі на расейскую мову (с. 139). У іншым месцы адзначаеца, што ў Беларусі паўсяндна размаўляюць па-расейску (!) (с. 219). У той жа час вынікі перапісу паказалі, што 41,3% беларусаў стала размаўляе на роднай мове. У Менскай і Гарадзенскай вобл. болей за 50% насельніцтва паўсядзённа карыстаеца беларускай мовай. Дарэчы, самым беларускамоўным народам краіны, паводле перапісу, з'яўляюцца якраз беларускія палякі. 57,6% усіх беларускіх палякаў заявілі, што стала размаўляюць па-беларуску<sup>14</sup>. Варта яшчэ раз падкрэсліць, што перапіс адбываўся ва ўмовах, калі дзяржаўныя ўлады Рэспублікі Беларусь мэтанакіраванна праводзілі (і праводзяць!) палітыку русіфікацыі краіны.

На фоне недаверу да вынікаў перапісу 1999 г. як і да ўсіх іншых дасавецкіх і савецкіх перапісаў здзіўляе часцяком бескрытычнае стаўленне аўтара да дадзеных польскіх перапісаў, якія ахоплівалі тэрыторыю Заходняй Беларусі. Нават перапісы 1919 і 1921 г., верагоднасць якіх ставіць пад сумненне дэмограф Пётр Эберхард<sup>15</sup>, трактујуцца амаль як абсалютная ісціна\*.

Ім кнучыся даказаць, што палякі Беларусі – гэта фактычны субэтнас польскай нацыі, этнакультурныя асаблівасці якога тлумачацца толькі тым, што расейскія, савецкія і беларускія ўлады на працягу двухстагоддзяў пераследавалі (і пераследуюць) польскасць на “крэсах”, Т.Кручкоўскі ізноў праігнараваў вельмі

<sup>14</sup> Тамсама. С. 23.

<sup>15</sup> Эберхардт П. Дэмографічная сітуацыя на Беларусі: 1897-1989. С. 78.

\* Напрыклад, сцвярджэнне аўтара пра зацікаўленасць польскага боку ў аб'ектыўных дадзеных адносна нацыянальнай структуры насельніцтва падчас перапісу 1919 г. падаеца занадта катэгарычным. Ён праводзіўся ў перыяд г.зв. “савецка-польскай вайны” і адразніваўся тым, што ўпершыню задавалася пытанне пра нацыянальную прыналежнасць.

багатую гісторычную літаратуру Польшчы, Літвы і Беларусі, прысвеченую праблеме свядомасці мясцовай польскай супольнасці. У прыватнасці, даследчыкі (у першу чаргу, польскія) прааналізавалі феномен падвоенай свядомасці значнай часткі прадстаўнікоў “палітычнай нацыі” Рэчы Паспалітай на беларускіх і літоўскіх землях, які вызначаўся формулай: *gente Lithuanus (vel Ruthenus) natione Polonus*<sup>16</sup>. Апошняе (*natine Polonus*) звычайна датычыла толькі культурнай прыналежнасці і сацыяльнага становішча. Палітычная пазіцыя часцей вызначалася першым кампанентам – *gente Lithuanus (vel Ruthenus)*. Гэтая падвоеная свядомасць, як паказалі даследаванні Ю.Бардаха, існавала нават у 19 ст. Менавіта з ёй звязаны палітонім апошнія трэці 19 ст. “літоўскія палякі”. Дарэчы, на каталіцкай тэрыторыі гісторычнай Літвы гэтае паняцце ў той час з'яўлялася таксама этнонімам.

Права на існаванне тэрміну “літоўскія палякі” пацвярдзіў аналіз палітычнай дзеянасці польскай грамадскасці Беларусі і Літвы напрыканцы 19 – пачатку 20 ст. (асабліва ў перыяд рэвалюцыі 1905-1907 гг.)<sup>17</sup>. У польскім руху ў гэты час выразна выявіліся два накірункі – краёвасць і прыхільнасць да польскай нацыянальнай дактрины ў фармуліроўцы Партыі нацыянальных дэмакратаў. Краёўцы зыходвілі з інтарэсаў усіго Беларуска-Літоўскага краю і ўсіх насяляючых яго народаў, імкнуліся замяніць этнакультурнае разуменне нацыяразуменнем як палітычнай катэгорыі і стала падкрэсліваць адметнасць Беларусі і Літвы не толькі ад Расеі, але і ад Польшчы. Яны карысталіся падтрымкай пераважнай большасці мясцовай польскай грамадскасці. Польскія краёўцы, як і беларускія дзеячы, успрымалі Беларусь і Літву ў якасці суб’екта гісторыі і марылі пра яе пераўтварэнне ў суб’ект палітыкі.

Развіццё літоўскага нацыянальнага руху выклікала пэўную трансфармацыю паняцця “літоўскія палякі”. Нацыянальныя паміжненні літоўцаў спрыялі таму, што частка эліты “літоўскіх палякаў” пачала актыўна звязтацца да элементаў этнічнай літоўскай культуры (напр., Канстанцыя Скірмунт). Слова “літоўскі” ў словазлучэнні “літоўскія палякі” напачатку 20 ст. звязвалася ўжо не толькі з “гісторычнай”, але і з “этнографічнай” Літвой. У той жа час па меры развіцця беларускага руху “літоўскія палякі”, якія жылі на этнічных беларускіх землях, падпадалі пад пэўныя ўплывы беларускасці. Можна назваць імёны Эдварда Вайніловіча, Аляксандра Ельскага, Марыі Магдалены Радзівіл і Рамана Скірмунта. А ўтрымлі, якім карысталіся названыя прадстаўнікі эліты сярод асноўнай масы мясцовых палякаў, сведчыць пра тое, што беларускаць у той ці іншай форме прысутнічала ў свядомасці значнай часткі польскай грамадскасці на этнічных беларускіх землях. Усё гэта дае падставы для ўжывання паняцця “беларускія палякі”.

Феномен краёвасці ў польскім руху пачатку 20 ст. дазваляе ўбачыць спецыфіку мясцовай польскай грамадскасці, звязтае ўвагу на яе этнакультурную ад-

<sup>16</sup> Адным з першых звярнуў увагу на гэты феномен польскі даследчык Ю.Бардах у кнізе *O dawnej i niedawnej Litwie. Poznań, 1988.*

<sup>17</sup> Смалянчук А. Палякі Беларусі і Літвы ў перыяд рэвалюцыі 1905-1907 гг. Гародня, 2000.

метнасць. Т.Кручкоўскі ўпарты ўсё гэта ігнаруе. Нават прызнаны факт беларуска-моўнасці значнай часткі (у першую чаргу вясковай) польскай супольнасці, ён спрабуе абвергнуць тэзісам, што польская мова “на Крэсах” з’яўляецца мовай *sakrum*, якой нельга паўсядзённа карыстацца ў ханце (!?) (с. 170). У іншым месцы аўтар сцвярджае, што гэзв. “простая мова”, на якой размаўляе значная частка вясковага насельніцтва, можа трактавацца як варыянт польской мовы (с. 219). Пры гэтым ігнаруюцца працы польскіх філолагаў, у прыватнасці прафесара Эльжбеты Смулковай, якая лічыць “простую мову” дыялектам беларускай<sup>18</sup>.

Асобнай увагі патрабуе “беларускі сюжэт” зборніка. Ён складаецца з ацэнкі беларуска-польскіх узаемадачыненняў на тэрыторыі сучаснай Беларусі, са звес-так пра многія вызначальныя падзеі беларускай гісторыі, а таксама са спробы аналізу і ацэнкі беларускай нацыянальнай гісторыяграфіі.

Найбольшую ўвагу беларускай гісторыяграфіі аўтар удзяляе ў тэксле, прыс-вечаным адлюстрраванню гісторыі Беларусі і беларуска-польскіх адносінаў у рапейскай гісторыяграфіі другой паловы 19 ст. Увядзенне ў дадзены тэкст ацэнчных меркаванняў адносна беларускай гісторыяграфіі дапамагае аўтару сцвярджаць, што адным з падмуркаў сучаснай беларускай гісторыяграфії з’яўляецца... кан-серватыўная плынь расейскай гісторыяграфіі другой паловы 19 ст. Характэрна, што пры гэтым аб’ектам аўтарскага аналізу з’яўляюцца пераважна навукова-па-пулярныя выданні 1990 – 1993 гг., напр., *100 пытанняў і адказаў па гісторыі Беларусі* (Мінск, 1993), а таксама тыя канцэпцыі і ідэі, якія нарадзіліся на самым пачатку існавання Рэспублікі Беларусь і не малі быць пазбаўленыя пэўнай палі-тызаванасці. У прыватнасці, вельмі крытычна аўтар ставіцца да канцэпцыі ўтва-рэння ВКЛ аўтарства Міколы Ермаловіча. У якасці спадчыны расейскіх гісторы-каў канца пазамінлага стагоддзя ён ацэньвае працы М.Ермаловіча, Г.Сагановіча, Э.Зайкоўскага, А.Грыцкевіча ды інш., у якіх ВКЛ разглядаецца як беларуская дзяр-жава. Пры гэтым адсутнічаюць спасылкі на працы названых аўтараў. Між тым публікацыі таго ж Генадзя Сагановіча не даюць ніякіх падставаў сцвярджаць, што ён лічыць ВКЛ выключна беларускай дзяржавай. У *Нарысе гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 18 ст.* (Мінск, 2001)\* даследчык, напр., харкторы-зуе ВКЛ як літоўска-беларускую дзяржаву, у якой пры палітычнай дамінацыі літоў-цаў вельмі значную ролю адыгрывалі беларускія землі з іх вялізным дэмографіч-ным і грамадска-культурным патэнцыялам<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> Гл., напр., Smulkowa E. Dwujęzyczność po białorusku: bilingwizm, dyglosja, czy coś innego? // Język a tożsamość na pograniczu kultur. Pod red. E.Smulkowej i A.Engelking. Białystok, 2000. S. 92 ды інш.

\* Кніга Г.Сагановіча была падрыхтаваная і выдадзеная ў рамках сумеснага польска-беларуска-украінска-літоўскага праекту выдання падручнікаў па гісторыі кожнай з краін-удзельніц пра-екту. Сцвярджэнне Т.Кручкоўскага (с. 87), што беларусы не ўдзельнічаюць у гэтым праекце не адпавядае рэчаіснасці.

<sup>19</sup> Сагановіч Г. Нарыс гісторыі Беларусі ад старажытнасці да канца 18 ст. Мінск, 2001. С. 72.

Таксама не адпавядае рэчаінасці сцвярджэнне пра імкненне беларускіх гісторыкаў апраўдаць верасень 1939 г. Сапраўды, беларусы, абураныя вынікамі Рыжскага міра, які падзяліў беларускія землі паміж Польшчай і Савецкай Расеяй, і зняваныя палітыкай дзяржаўнай асіміляцыі ў міжваеннай Польшчы, мелі свой уласны погляд на падзел Польшчы і аб'яднанне тэрыторыі Беларусі. Аднак у сучаснай беларускай гісторыяграфіі апраўка членства ў СССР не ўважаецца афіцыйнай історыяй, але і беларусаў, якія ў выніку агрэсіі Чырвонай арміі трапілі ў зону савецкага таталітарызму<sup>20</sup>.

Нельга не адзягаваць на абвінавачванні беларускіх і літоўскіх даследчыкаў у расізме (с. 187) і імкненні стварыць “вялікую Беларусь” коштам земляў суседніх дзяржаў (с. 192). Адзінае ў чым можна папракнучы даследчыкаў пачатку 90-х гг. дык гэта ў свайго роду “картаграфічнай экспансіі” (напр., *Ширяев Е. Русь Белая, Русь Чёрная и Литва в картах. Минск, 1991*). Зрэшты, сцвярджаючы “расізм” беларускіх гісторыкаў Т. Кручукі ізноў жа не спасылаецца на працы айчынных “расістаў”. Аўтар зборніка ўпарты імкненца пераканаць чытчыка ў наяўнасці тэрытарыяльных прэтэнзій “беларускіх нацыяналістаў” (так ён называе прадстаўнікоў палітычнай апазіцыі ў Беларусі) (с. 242). Пры гэтым абвінавачванні не грунтуюцца на фактах.

У сваіх ацэнках беларускай гісторыяграфіі аўтар звяртае ўвагу на найбольш палітызаваныя працы даследчыкаў пачатку 90-х гг., абмінаючы факт, што яны ўяўляюць сабой учора什ні дзень беларускай гісторычнай навукі. Застаецца загадкай, ці арыентуецца выкладчык гісторычнага факультetu Гарадзенскага ўніверсітэту ў сучаснай беларускай гісторыяграфіі наогул? Зрэшты, апошніе можа толькі перашкодзіць доказу несамастойнасці палітызаванасці беларускай гісторычнай навукі. У кантэксце прадстаўленых тэкстаў смешна выглядае заклік да беларускіх даследчыкаў, каб яны глядзелі на ўласную гісторыю са свайго пункту погляду, а не з расейскага або савецкага. Уласны пункт погляду на многія гісторычныя падзеі беларуская навuka ўжо мае. Каб заўважыць гэта, патрэбна толькі жаданне і ўважлівае вывучэнне тэкстаў.

Крытычныя заўвагі нараджаюць таксама прыведзеныя звесткі па многіх падзеях беларускай гісторыі і ацэнкі гэтых падзеяў. Толькі як недарэчнасці можна расццаніць такія, напр., сцвярджэнні аўтара, што першым вядомым полацкім князем быў летапісны князь Тур (с. 88), а пасля смерці Міндоўга ВКЛ наогул распалаўся (с. 90). Здзіўленне выклікае аналогія паміж татарскай заваёвой паўночна-усходній Русі і далучэннем беларускіх земляў да дзяржавы Міндоўга (с. 90). Як вядома летапісы практична не ўтрымліваюць паведамленняў пра войны Міндоўга суп-

<sup>20</sup> Гл., напр., Смалянчук А. Верасень 1939 г. у савецкай і беларускай гісторыяграфіі // Гісторычны альманах. 2000. Том 3.

раць княстваў Белай і Чорнай Русі. Таксама здзіўляе сцвярджэнне аўтара, што нібыта ў 1569 г. пасля разрыву перамоваў у Любліне шляхта Гародні і Берасця (разам з Падляшшам) на павятовых сейміках прыняла дэкларацыю пра ўваходжанне ў склад Каралеўства Польскага, і толькі падпісанне Люблінскай уніі перашкодзіла ажыццяўленню “мары” гарадзенскай і берасцейскай шляхты. Гэтая падзея прыводзіцца без спасылкі на документ або гістарычную літаратуру. Спрабы адшукаць прыведзены факту працах такіх вядомых даследчыкаў як Жэгаж Блашчык, Генрык Люлевіч або Ежы Ахманьскі<sup>21</sup> закончыліся безвынікова. Пералік падобных “дзіўных” паведамленняў можна працягваць і далей, але і без таго відавочны ніzkі навуковы ўзровень прадстаўленых тэкстаў.

Асобна трэба адзначыць аўтарскія суджэнні адносна гісторыі беларускага нацыянальнага руху. І ў гэтым выпадку чытач, які арыентуецца ў працах беларускіх даследчыкаў, будзе асуджаны на цэлы шэраг “адкрыццяў”. Напрыклад, Кастусь Каліноўскі акказваецца прадстаўніком польскага рэгіяналізму, а Міхail Каяловіч – прадстаўніком рэгіяналізму расейскага (с. 116). Сцвярджаючы, што К.Каліноўскі быў свядомы свайго польскага радаводу, аўтар чамусыці абмінае факт, што апошнія перадсмэротныя і развітальныя “Лісты з-пад шыбеніц” “поляк” Каліноўскі адрасаваў беларускаму народу і пісаў па-беларуску. На самой справе, у выпадку К.Каліноўскага і М.Каяловіча можна казаць пра пачаткі зараджэння ўласна беларускага нацыянальнага руху, які ў той час праяўляўся ў выглядзе “заходнерусізму” (М.Каяловіч) і “ліцвінства” (К.Каліноўскі).

Відавочна імкненне аўтара паказаць залежнасць беларускага грамадска-палітычнага руху ад расейскай адміністрацыі або ад расейскіх рэвалюцыйных харганізацый. У зборніку сцвярджаецца, што беларускасць разглядалася царскім і ўладамі як адна са складовых расейскай этнічнай супольнасці і з'яўлялася сродкам барацьбы супраць паликаў (с. 106). З гэтым можна пагадзіцца, але трэба дадаць, што беларускасць не з'яўлялася расейскай выдумкай, а мела ўласныя традыцыі. Т.Кручкоўскі пра гэта маўчыць. У выніку беларусы ў яго артыкулах (па меншай меры, каталіцкая частка) і іх нацыянальная дзеянасць выплываюць як антыпольская расейская інтрыга. У свяtle гэтай ідэі становяцца больш зразумелымі прыведзеныя аўтарскія ацэнкі беларускай гістарыяграфіі, абвінавачванні беларускай апазіцыі (асабліва БНФ) у спробах працягваць расейскую і савецкую палітыку “располячэння” ды інш.

Стаўленне Тадэвуша Кручкоўскага да беларускасці прымушае згадаць погляды аднаго з прадстаўнікоў “заходнерусізму” кандыдата гістарычных навук Валерыя Чарапіцы. Апошні таксама знаходзіцца ў палоне стэрэатыпаў расейской пропаганды 19 ст., якая не прызнавала існавання самастойнай беларускай нацыі і ацэньвала беларускі рух ужо як антырасейскую польскую інтрыгу. У даследа-

<sup>21</sup> Błaszczyk G. Litwa na przełomie średniowiecza. 1492-1569. Poznań, 2002; Lulewicz H. Gniew o unię ciąg dalszy. Stosunki polsko-litewskie w latach 1569-1588. Warszawa, 2002; Ochmański J. Historia Litwy. Wyd. trzecie. Wrocław-Warszawa-Kraków, 1990.

ванні, прысвечаным М.Каяловічу, В.Чарапіца ў прыватнасці назваў трагедый тое, што пачынальнікам і беларускага руху былі прадстаўнікі “паланізаванай каталіцкай шляхты – “двойные ренегаты, ренегаты ренегатов”<sup>22</sup>. У дадзеным выпадку размова ідзе пра такіх дзеячоў беларускай культуры як Людвік Кандратовіч, Арцём Вярыга-Дарэўскі, Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. На думку В.Чарапіцы, іх сапраўднай мэтай было акаталічванне і апалалячванне беларусаў, каб раскалоць “адзіны расейскі народ”. Адпаведна, беларускі рух, які піша В.Чарапіца, “белорусский национал-сепаратизм і т.н. “адраджэнне” – гэта толькі інтрыгі зламыснай Польшчы<sup>23</sup>. У сваім даследаванні В.Чарапіца (услед за М.Каяловічам) выказвае ўпэўненасць, што канфесійная прыналежнасць з'яўляецца галоўным крэйтерыем вызначэння нацыянальнасці.

Відавочна падабенства пазіцыі В.Чарапіцы і Т.Кручкоўскага. Абодва настойваюць на стэрэатыпах “паляк=каталик” і “праваслаўны=расеец або беларус”. Пазіцыя аднаго з'яўляецца быццам люстранным адбіткам пазіцыі другога. Міжволі згадваючы “заходні і ўсходні вучоныя” з трагікамедыі Я.Купалы “Тутэйшыя” з іх ацэнкай беларускай нацыі.

У заключэнні неабходна адзначыць, што аўтар часта пярэчыць сам себе, прыводзіць розныя дадзеныя і выказвае супрацьлеглыя думкі на адзін і той жа предмет у розных артыкулах, прычым ніяк гэтага не глумачыць. Цяжка рэцэнзаўца падобную працу. Навуковая неахайнасць, супярэчлівасць, палітызованасць высноў і ацэнак, адсутнасць спасылак па многіх важных пазіцыях – характэрная рыса тэкстаў зборніка.

Трэба прызнаць, што рэцэнзіянаны “навукова-папулярны” зборнік не належыць ні польскай, ні беларускай гісторыяграфіі. Гэта хутчэй праява “крэсовата патрыятычнай” публіцыстыкі ў духу Польшчы 20 – 30-х гг. мінулага стагоддзя.

Алесь Смалянчук

#### **Jerzy Gordziejew. Socjotopografia Grodna w XVIII wieku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2002. – 354 s.**

Манографія прысвячана гісторыі развіцця Гародні і яго насельніцтва ў 18 ст. Даследаванне складаецца з чатырох раздзелаў, падзеленых на пункты і падпункты, ёсць уводная частка і заключэнне, да тэкstu дададзена 16 табліцаў і 3 карты.

Перш за ёсё належыць адзначыць, што гэтая тэма ніколі яшчэ не даследавалася на такім грунтоўным узроўні. Найбольш уражвае колькасць выкарыстаных і ўведзеных упершыню ў навуковы зварот крыніцаў. Здаецца, што адносна сацыя-тапаграфіі Гародні 18 ст. Ю.Гардзееў знайшоў ўсё, што толькі можна выявіць ў архівах і бібліятэках Беларусі, Польшчы, Расеі і Летувы. Акрамя таго, аўтар выкарыстаў максімальна шырокое кола друкаваных крыніцаў і навуковай літаратуры на польскай, беларускай і расейскай мовах.

<sup>22</sup> Черепица В.Н. Михаил Осипович Коялович. История жизни и творчества. Гродно, 1998. С.22.

<sup>23</sup> Тамсама. С. 6.

Ва ўводнай частцы пры вызначэнні галоўных проблемаў свайго даследавання, Ю.Гардзееў акрэсліў значэнне Гародні з самага пачатку існавання і дадаў невялікі эккурс аб назве “Беларусь” (гэта важна, калі ўлічыць, што кніга адрасавана галоўным чынам польскаму чытачу), а таксама ахарактарызаў сучасны ўзорэвень распрацаванасці гісторыі горада. Тут змешчана вельмі каштоўная інфармацыя аб лёссе архіваў Гародні і яго сучасным месцаходжанні. Неабходна заўважыць, што аўтар вызначыў храналагічны рамкі свайго даследавання з 1712 па 1795 гг. і растлумачыў такое рашэнне наяўнасцю ірэпрэзентатыўнасцю крыніцаў менавіта на гэты час, але манаграфія на самой справе ахоплівае значна больш шырокі перыяд.

Першы раздзел цалкам прысвечаны гісторыі Гародні, пачынаючы з дагісторычных паселішчаў на тэрыторыі будучага горада, яго заснавання ўсходнімі славянамі на рубяжы 10 – 11 ст. і да 18 ст. Аўтар разглядае летувіскую і славянскую тэорыі паходжання назвы горада: першая — ад літуўскага “gardinys” (агароджа хлява) ці “Gardunithis” (імя паганскаага бoga, які апекаваўся хатнім жывёлам), другая — ад славянскага “гародня” (умацаванне старажытнаславянскага паселішча). Ю.Гардзееў упамінае яшчэ і жыдоўскую тэорыю, але, напэўна, лічыць яе несур'ёзной, і таму паведамляе пра яе ў іншым месцы сваёй працы.

Даследчык зрабіў кароткі нарыс развіцця Гародні да надання ёй 21 сакавіка 1496 г. магдэбурскага права, акцэнтуючы тое, што паступовая і даволі дынамічная эвалюцыя горада была перарвана з канца 13 ст. да пачатку 15 ст. у выніку складанай ваеннаі сітуацыі (война з галічанамі і крыжакамі). У гэтым раздзеле разгледжана планіроўка Гародні ў сярэдзіне 16 ст на аснове дадзеных валочнай памеры 1560 – 1561 гг., прасочаны працэс фарміравання гарадскога насельніцтва, перш за ёсё з навакольных жыхароў, а таксама за кошт прыезджых з краін Заходній і Цэнтральнай Еўропы, Польшчы, Масовіі. Асветлены сацыяльны склад насельніцтва і розныя віды нерухомай маёмасці: княская, шляхецкая, мяшчанская і духавенства.

У другім раздзеле манаграфіі Ю.Гардзееў ахарактарызаў ўмовы фарміравання і развіцця ўрбаністычнай прасторы Гародні. Ім прааналізавана пытанне, да якога тыпу паселішчаў належыць горад, які складаецца з замка і пасада. Выглядзе прамлематычным сцвярдженне, што гарадзенскі князь выбіраўся правадыром вайенных паходаў праз мясцове вечы, якое мела архаічную структуру. У крыніцах няма ўспаміну аб гарадзенскім вечы. Наўрад ці Гародня была ў гэтым плане падбайнай, напрыклад, да Ноўгарада Вялікага.

Аўтар акрэсліў палітычнае значэнне Гародні на працягу 14 – 18 ст. у адміністрацыйнай структуры ВКЛ у параўнанні з іншымі гарадамі дзяржавы. Ён ўказаў, што Гародня заўсёды мела найвышэйшы ранг і адносілася да найвялікшых гарадоў княства. Гэта было звязана перш за ёсё з географічным месцаходжаннем горада. Палітычная функцыя Гародні растлумачана аўтарам шэрагам паліжэннёў: тут час ад часу знаходзіліся найвышэйшыя ўлады дзяржавы (пералічаны князі і каралі ад Вітаўта да Баторыя, якія часта наведвалі горад); у Гародні праводзіліся пасед-

жанні Радыпаноў, вальнага сойму; у 1673 г. была прынята пастанова аб правядзенні ў Гародні кожнага трэцяга сейма Рэчы Паспалітай (з таго часу і да падзеяў тут адбылося 11 сеймаў); у час праўлення Станіслава Аўгуста тут працавалі Літоўская Скарбовая камісія, Літоўскі tryбунал, Вайсковая камісія, праходзілі сесіі Асэсацкага суду; ужо з 1413 г. Гародня з'яўлялася цэнтрам павету і ў ёй рэгулярна збіраліся сеймікі шляхты.

Перыяд з сярэдзіны 17 да канца 18 ст. разгледжаны даследчыкам у асноўным праз прызму ваенных падзеяў, якія разам з пажарамі і эпідэміямі катастрофічна паўплывалі на развіццё Гародні. Толькі з сярэдзіны 18 ст. становішча пачало паступова выпраўляцца. Вялікае значэнне для горада мелі рэформы часоў Станіслава Аўгуста, калі ў 1776 г. была арганізавана Камісія Добрага парадку, якая вялікую ўвагу надавала правільному кіраванню: былі ўрэгульваны фінансы, створаны інвентары горада, вяліся перапісы жыхароў, складзена карта Гародні 1780 г. Аўтар падкрэслівае неадназначнасць постаці Антонія Тызенгаўза: з аднаго боку — рэфарматар, з другога — няздольны адміністратар, махінатар.

Трэці раздзел прысвечаны ўласна тапаграфіі Гародні 18 ст. Ю.Гардзееў дакладна прааналізуваў ландшафт горада. Аўтарам растлумачаны два прынцыпы планіроўкі горада: старожытны — нерэгулярны, спонтанны, вызначаны рэльефам, і больш позні — рэгулярны, які праvodзіцца ў жыщё з часоў Валочнай памеры Жыгімonta Аўгуста. Вылучаны галоўныя элементы планіроўкі — Падол, квартали на ўсход і поўнач ад рынку, занёманская частка. Адзначана, што цэнтрам гораду быў Рынак, ад якога адыходзіла 8 вуліц — з поўдня на поўнач і на ўсход. Вызначаны накірункі пашырэння Гародні з 16 па 18 ст.

Аўтар разглядаеў проблему паходжання назваў вуліц і працанаваў іх класіфікацыю, у якой вылучыў 8 пунктаў: 1) ад назваў мясцо вясцяў, куды вядуць шляхі, што з'яўляюцца працягам гэтых вуліц (Віленская, Азёрская і інш.), 2) ад прафесій, якія займаліся жыхары вуліцы (Златарская, Гарбарская), 3) ад размяшчэння вуліцы адносна важных гарадскіх пнктаў (Замкавая, Маставая), 4) ад значэння вуліцы ў агульнай прасторавай структуры горада (у 17 ст. вул. Вялікая называлася Маставай, што паказвала на пераправу праз Нёман), 5) адасаблівасцяў рэльефу тэрыторыі горада, водных харэтераў альбо межаў горада (вуліца над ровам Гарадніцы, вуліца над берагам Нёмана, што вядзе да Замку і г. д.), 6) доўгія назвы, якія паказвалі на канцавыя пункты вуліц (вуліца з Рынку на Падол, вуліца Жыдоўская з Рынку да Замку), 7) ад імёнаў альбо прозвішчаў уладальнікаў нерухомасці ў 16 ст. (Калюцінская, Рабеевская), 8) ад сакральных аб'ектаў (Бернардынская, Царкоўная і інш.). Трэба заўважыць, што гэты падзел выглядае занадта дэталізаваным і штучна ўскладнёным, таму што назвы вуліц з пунктаў 3, 4, 5, 6 і нават 8 ты палагачна вельмі блізкія. Усе яны паходзяць ад пэўных важных гарадскіх аб'ектаў.

Значная частка гэтага раздзела прысвечана выкарыстанню гарадской прасторы. Тут дадзена кароткая, але ёмістая характеристыка гісторыі забудовы Замка-

вай гары, а таксама з усёй магчымай падрабязнасцю выкладзены звесткі аб Рынку, будынку ратушы ў 16 – 18 ст., комплексе гандлёвых крамаў, а таксама пра корчмы і заездныя дамы (з дадаткам табліцы, дзе пералічаны ўсе гарадзенскія корчмы 18 ст. з іх месца знаходжаннем, уладальнікамі, а таксама асобнай графоў з крыніцамі інфармацыі аб гэтых аб'ектах), пра гарадзенскія млынах, бровары, цагельні, забяспеччэнне гораду вадой з вадаправоду і студняў, брукаванне вуліцаў, каналізацыю, супрацьпажарную ахову, турму, прэнгер (слуп ганьбы), шыбеніцу, масты праз Нёман, паром і гарадскія брамы. Далей апісана тапаграфія забудовы Гародні — гэта самая вялікая (больш за 70 стад.) асобная частка манаграфіі, якая ўтрымлівае кароткі ўступ з перыядызацыяй урбаністычнага фарміравання Гародні ад 11 да 17 ст. і падрабязны наратыўны матэрыял аб планіроўцы і забудове горада ў 18 ст. па вуліцах і пляцах, з імёнамі ўладальнікаў будынкаў і пляцаў, а таксама са шматлікімі гістарычнымі экспкурсамі ў 16 і 17 ст. Усе гэтыя звесткі заснаваны амаль цалкам на архіўных крыніцах з Варшавы, Вільні, Менску, Масквы і Пісцовой кнізе Гарадзенскай эканоміі. Уражвае колькасць і якасць апрацоўкі гэтага фактычнага матэрыялу. Падобным чынам апісаны каталогі, праваслаўныя і уніяцкія храмы і кляштары. Асветлена дынаміка развіцця будаўнічых участкаў – пляцаў, якія разглядаюцца як першапачатковы элемент структуры горада, з дадаткам табліцы, дзе адлюстраваныя змены колькасці пляцаў па асобных вуліцах на 1560 – 1561, 1780 і 1790 гг.; вылучаны тыпы забудовы (двары і палацы), віды будынкаў (драўляныя, фахверковыя і мураваныя), іхнутраная планіроўка і колькасць паверхаў, а таксама планіроўка пляцаў і іх кошты ў 17 – 18 ст.

Шмат увагі нададзена разглядзу шляхецкіх і магнацкіх уладанняў у горадзе, іх генезісу, прававому афармленню, прычым аўтар адзначыў, што гарадзенскія юрыдыкі істотна адрозніваліся ад юрыдык у іх класічным варыянце і па сваіх памерах, і па юрыдычным статусе. Ю.Гардзееў падкрэсліў, што хуткі рост магнацкіх шляхецкіх уладанняў у горадзе пачынаецца з другой паловы 17 ст., і што гэтая з'ява звязана ў першую чаргу з рагшэннем 1673 г. аб правядзенні южнага трэцяга сейма Рэчы Паспалітай у Гародні. Даследчык скрупулёзна апісаў гарадскія ўладанні найбольш заможных родаў Польшчы і Літвы – Радзівілаў, Масальскіх, Агінскіх, Патоцкіх, Тызенгаўзаў, Александровічаў, Сапегаў, Сангушкі, і паказаў уладанні магнатаў і шляхты адпаведна пасадам у іерархіі Кароны і Вялікага княства. Такім жа чынам разгледжаны ўладанні духавенства і прасочана ўстойлівая тэндэнцыя іх ўзрастання на працягу 17 – 18 ст., а таксама апісана каралеўская або замкавая юрыдыка. Асобна асветлена арганізацыя ўнутранага жыцця юрыдык, якія мелі свою іерархію і даволі разбудаваную структуру, вызначаны заняткі і павіннасці іх жыхароў, прыведзены прыклады памераў чыншу за карыстанне асобнымі ўчасткамі. Аўтарам прааналізавана дынаміка сацыяльнай структуры ўладальнікаў гарадзенскіх пляцаў, з чаго вынікае, што на працягу 16 – 18 ст. доля ўладанняў мяшчан зменшылася больш як у трох разы, тады як доля ўсіх іншых груп павялічылася (асабліва шляхты і духавенства). Асветлена пытанне аб засяленні

Гародні, вылучаны найбольш прэстыжныя вуліцы горада ці ахопленыя магнацкімі юрыдыкамі, вуліцы, большасць жыхароў якіх займалася рамяством, асона ахарактарызаваны раён Гарадніцы, а таксама раён кампактнага пражывання жыдоў.

У чацвёртым раздзеле разгледжана грамадская стратыграфія насельніцтва Гародні ў 18ст. Аўтар зрабіў спробу высветліць колькасць гарадскага насельніцтва ў гэты перыяд, апісаў методыку падлікаў, якой карысталіся польскія даследчыкі пры вызначэнні колькасці жыхароў гарадоў ВКЛ у 16 – 17 ст., і адначасова растлумачыў, што па наяўных крыніцах дакладна вызначыць лічбу насельніцтва Гародні магчыма толькі пачынаючы з 1789 г., калі яна складала 5653 асобы. Далей Ю.Гардзееў даў нарысы грамадской структуры горада. Прычым апісаў дзея часткі насельніцтва – патрыцыят і плебс. Да вышэйшага слою ў 18 ст. належала каля 50 родоў гарадзенскага мяшчанства. Адзначана, што ў канцы 18 ст. некалькі гарадзенскіх патрыцыяў атрымалі шляхецтва. Чаму сусіці ў гэтай частцы прапушчана найбольшая група сярэдняга па сваім маёмыстане мяшчанства – рамеснікі і дробныя гандляры, але адначасова асона прадстаўлена тая група гараджан, якая незалежна ад маёмыстану выбірала кар'еру духоўных. Плебс падзелены на дзве часткі: 1) слугі, 2) жабракі іншыя маргіналы. Прычынамі таго, што ў Рэчы Паспалітай не сфарміравалася цэласная мяшчанская культура, аўтар лічыць тое, што ўзровень урбанізацыі ў ВКЛ быў даволі нізкі, а агульная структура горада ў княстве фарміравалася не ўласнамяшчанскай традыцыяй, а пад уплывам эліты грамадства. Да таго ж войны і стыхійныя бедствія 17 – 18 ст. прывялі да рэгрэсу гарадоў у Рэчы Паспалітай.

Разгляд рэлігійна-нацыянальнай структуры насельніцтва горада пачынаецца з падрабязнага экспурса ў 16 – 17 ст., з якога вынікае, што горад у той час насялялі не толькі карэнныя жыхары (акрэсленныя ў крыніцах як літвіны, русіны, беларусы ці беларусы), але таксама і паліакі, немцы, расейцы, жыды, а яго ваколіцы – татары. Дакладныхзвестак аб колькасці і працэнтах кожнай народнасці ў 18 ст. не існуе. Па веравызнанні насельніцтва дзялілася на католікаў, праваслаўных, уніятаў, іудзеяў і мусульман. На 18 ст. зноў жа дакладных дадзеных па колькасці паслядоўнікаў кожнай рэлігіі няма, таму аўтар звяртаецца да звестак з 19 і нават пачатку 20 ст. і лічыць, што яны ў пэўнай ступені адлюстроўваюць сітуацыю і ў 18 ст. У гэтай жа частцы працы разгледжана пытанне аб мовах, якія панавалі ў Гародні. Ю.Гардзееў выказаў меркаванне, што моўная сітуацыя ў горадзе нагадвала ту, якая існавала ў іншых мясцовасцях ВКЛ – у палацахі шляхецкіх двараў размайлялі па-польску, але для контактаў з сялянствам выкарыстоўвалі беларускую мову, якую ў побыце пастаянна ўжывалі сяляне і дробная шляхта. Аднак польская мова была мовай высокай культуры, на якой вучылі ў школе, карысталіся ў адміністрацыі і войску. Тут жа аўтар вырашыў больш падрабязна спыніцца на гісторыі гарадзенскіх жыдоў і прасачыў яе з 14 да 18 ст., адначасова разгледзеўшы заняткі жыдоўскага насельніцтва і месца іх рассялення ў Гародні. Пры апісанні арганізацыі кіравання горадам даследчык прыводзіць табліцу з імёнамі асобы, якія займалі пасады войта і ландвойта ў першай палове 16 ст., а таксама пералічвае нека-

торых ураднікаў магістрату і пісараў гарадскай канцыляры. Разгляд рамёства і гандлю суправаджаеца асвяленнем самай вялікай групы гарадскога мяшчанства, якая была прапушчана пры апісанні сацыяльнай структуры насельніцтва. Таксама дакладна апісаны ўсе рамёствы з дадаткам (там, дзе магчымы) імёнаў рамеснікаў. Акрамя таго акрэслена арганізацыя рамеснай вытворчасці ў цэхах (у 18 ст. у Гародні іх было 9) і гандлю.

Аўтар асобна разглядае стан асветы і падкрэсліў, што гараджане па ўзроўню адукцыі практична не адрозніваліся ад жыхароў іншых вялікіх гарадоў ВКЛ. Сярод іх была даволі нешматлікая група людзей з высокім узроўнем адукцыі — духавенства, ураднікі з гарадской адміністрацыі, настаўнікі, лекары, але большасць насельніцтва была мала- і неадукаванай. Вядома, што некаторыя асобы валодалі бібліятэкамі. Буйныя бібліятэкі былі ў кляштарах. Ю.Гардзееў дапускае, што ў другой палове 18 ст. найбольшая колькасць адукаваных гараджан жыла на Гарадніцы, дзе былі сканцэнтраваныя прыезджыя і мясцовыя майстры з мануфактур, а таксама бібліятэкі Антонія Тызенгаўза, Жана Эмануэля Жылбера, Юзафа Сака. Адукацыю гараджане маглі атрымаць ў парафіяльных школах, школах пры кляштарах, прыватных школах, калегіуме езуітаў. Свую школу мелі жыды. Значную ролю ў інтэлектуальным жыцці адыгрывалі брацтвы. З 1779 г. захаваліся звесткі пра існаванне ў горадзе масонскай ложы.

Як галоўны недахоп кнігі трэба адзначыць недакладнасць яе структуры. Гэта праяўляецца ў паўторах, якія сустракаюцца ва ўводных абзациях. Змест некаторых пунктаў разыходзіцца з іх назвай. На жаль, у манаграфіі адсутнічае даведачны апарат. Хацелася б, каб картаграфічны матэрый быў больш шырокі і выразны, але гэта, магчыма, выходзіць за межы даследчыцкіх задачаў. Іншыя дробныя недакладнасці (напрыклад, назва гарадзенскага летапіснага “стаўпа” данжонам з’яўляецца данінай памылковай традыцыі, бо ў Беларусі ў прынцыпе не было данжонаў) не зніжаюць адчування, што праца Ю.Гардзееева стала сапраўдным этапам у вывучэнні гісторыі Гародні. Можна спадзявацца, што ў бліжэйшы час з’явіцца беларускамоўны варыянт манаграфіі. Азнаямленне з гэтым творам будзе вельмі карысным для ўсіх, хто цікавіцца мінульым Гародні, а таксама для тых, хто пажадаў бы выканаць падобныя даследаванні для іншых гарадоў Беларусі.

*Юрый Кітурка (Гародня)*

**Сабалеўская В. Спрадвечныя іншаземцы: старонкі гісторыі гарадзенскіх яўрэяў. Гародня, 2000. – 88 с.**

На паліцы аматараў гарадзенскай гісторыі трапіла новая кніга, прысвеченая мінуламу жыдоўскай абшчыны горада ў перыяд, калі нашы землі былі анексаваны Расейскай імперыяй. Аўтарка зрабіла грунтоўны аналіз праблематыкі, стараючыся ўсебакова разглядаць старонкі жыцця гарадзенскага кагала. У кнізе засяроджваеца ўвага на прафесійную структуру, рэлігійным жыцці, адукцыі, даб-

рачыннасці і іншых аспектах мінулага гісторыі гарадзенскай жыдоўскай супольнасці. Таму трэба падкрэсліць, што публікацыя мае наватарскі характар.

Дробныя заўвагі, якія тычацца Гародні 15 – 18 ст., абсалютна не змяншаюць высокі ўзровень тэкста. Недакладнасці глумачацца простай прычынай – абсалютнай невывучаннасцю ранейшых перыяду гісторыі Гародні і адсутнасцю магнографічных працаў па яе гісторыі перыяду сярэднявечча і новага часу. Якраз таму варта падыскутаваць аб некаторых спрэчных момантах.

Аўтарка піша аб тым, што “ўжо на пачатку 19 ст. назіраецца выхад больш заможных яўрэяў за мяжы “гета” ў звычайнія кварталы горада” (с. 39). Аднак дакументальны і канаграфічны матэрыялы сведчаць, што ўжо ў 18 ст. шмат жыдоў жыло па-за межамі свайго прызамкавага квартала, на тэрыторыях гарадской і земскай юрыздыкцыі, на кляшторных пляцах. На занёманскам прадмесці жыды маглі пасяліцца ўжо ў першай палове 18 ст. Можна меркаваць таксама, што ў гэты час за Нёманам была ўзвядзена драўляная сінагога (с. 52).

Надзвычай цяжка вырашыць праблему часу пасялення жыдоў у Гародні. Не выключана, што яна ніколі не будзе высветлена з прычынай адсутнасці пісьмовых крыніц. Аўтарка дзеля аб'екту ўнасці даследавання піша пра тое, што сапраўднасць прывілея 1389 г. вялікага князя Вітаўта гарадзенскім жыдам “...падваргаеца сёння сумненню” (с. 4). Сапраўды, крыніцы дазваляюць зрабіць выснову аб тым, што жыды жылі ў горадзе ўжо ў першай палове 15 ст. і адрозніваліся сваёй выдатнай гаспадарчай рухлівасцю. У 15 ст. яны падтрымлівалі гандлёвыя контакты з Познанем. Гарадскія кнігі Гданьска 1423 – 1453 гг. паведамляюць пра гарадзенскую жыду Слёму, які вазў ў Прусы сукно, футра, срэбныя пасы і карэнні.

Гарадзенская жыдоўская абшчына належала да групы пяці найвялікшых у колькасных адносінах у ВКЛ. Заўважым, што жыдоўскае насельніцтва ў 18 ст. было, бадай, найбольшай у працэнтных суадносінах этнічнай групай Гародні. Зіновій Капыскі лічыў, што працэнт жыдоўскага насельніцтва беларускіх гарадоў у 16 – 18 ст. вагаўся ў межах ад 2 да 10. У адносінах да Гародні 16 ст. можна з упэўненасцю прыняць апошні найвышэйшы адсотак. Паводле дадзеных 1764 – 1765 гг. у Гародні пражывала 2 555 жыдоў, а ў 1794 г. іх колькасць складала 2 780 чал. ці больш 43% ад амаль што 6 500 насельніцтва Гародні. Гэтыя лічбы ўскосна пацвярджае *тарыфа гарадзенскіх дымай* 1790 г., згодна якой колькасць жыдоўскіх дымай дасягала 30% агульнага ліку аб'ектаў нерухомасці горада. Тэндэнцыя колькаснага росту жыдоўскага насельніцтва Гародні дасягнула апагея на пачатку 19 ст., калі яно складала каля 70% жыхароў горада. У першай палове 19 ст. гарадзенская жыдоўская супольнасць была дамінуючай этнаканфесійнай групай. У 1824 г. яна складала 68,7 % агульнай колькасці гарадскога насельніцтва, а ў 1840 г. – 67,61%.

Да безумоўнай вартасці кнігі належыць яе крыніцазнаўчая база, выкарыстанне вялікай колькасці дакументальных матэрыяляў з архіваў Гародні, Менска, Пецярбурга, Варшавы. Дадатковым “козырам” з'яўляецца яе ілюстрацыйнасць.

Аўтарка здолела паказаць свае разнастайныя гістарычныя і культуралагічныя веды. У навукова-метадалагічных адносінах кніга адпавядае еўрапейскім даследчым традыцыям. Яна прадстаўляе гісторыю адной этнічнай групы на вызначаным адрэзку часу, што дазволіла пазбегнуць безаблічнай і павярхойнай харктарыстыкі, уласцівай шматлікім даследаванням савецкага перыяду.

З тэкstu вынікае таксама, што аўтарка хацела б распавесці значна больш. Адчуваецца яе выразная эмацыянальная заангажаванасць тэматыкай. Нягледзячы на дробныя заўвагі і дыскусійныя моманты, тэкст кнігі пакідае вельмі добрае ўражанне. Застаецца толькі пашкадаваць аб мізэрнасці наклада.

*Юры Гардзес (Кракаў)*